

**8-га САКАВІКА—
МІЖНАРОДНЫ ЖАНОЧЫ ДЗЕНЬ
СА СВЯТАМ ВАС, ДАРАГІЯ!**

А. ГОРБАЧЕВ


**ЖЕНЩИНАМ
ЭПОХИ
ПЕРЕСТРОЙКИ**

Что не подвластно переменам?
Лишь только мы, как иного лет,
Все вновь и вновь, переживаем
Неутирающий сонет.
Грядет весна. Музыка орды
Заволят дальний горизонт.
Прекрасной Дамы Символ гордый

Их данет на цветочный фронт.
Весна, Глаза, Улыбка, Руки.
Культ Божества. Предела нет.
Слова любви. Страдания. Музыка.
Короткой воли речиц в ответ.
Одна реальная наука
Имены этой не простят.
Людские страсти не осудят
Ве залубренный гранит.

Февраль с кашелью.
Март морозный.
Все шаророт — изборот;
К нам постепенно подступает
Весенний Новый Женский год.
Что не ищут перемены?
Лишь только мы, как иного лет,
Все вновь и вновь переживаем
Неутирающий сонет!..

Гомельскі Універсітэт



ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

№ 7 (829)

Пятніца, 8 сакавіка 1992 г.

Газета заснавана
ў верасні 1969 года

Выходзіць раз у тýдень

Цена
10 коп.

НА ВУЧОНЫМ САВЕЦЕ

27 лютага адбылося чаргове ў бягучым навучальным годзе пасяджэнне вучонага савета ўніверсітэта.

На дакладу дэкана гістарычнага факультэта М. І. Староўтайава абмеркавана пытанне аб арганізацыі навучальнага практэсу на спецыяльнасці «Правазнаўства».

На інформацыйных начальніках навукова-даследчага сектара Г. С. Міцюровіча разгледжана пытанне аб прэміраванні выканáўцаў дзяржбюджэтных і гаспадагаворных тэм за 1991 год і выплаце ўзнагароджанія супрацоўнікам НДС па выніках мінулага года; западржаны каштарыс расходавання фонду матэрыяльнага заахвочвання па НДС на 1992 год; прыняты да даправання рукапісы артыкулаў.

Вучоны савет прыняў рашэнне аб перайменаванні геалагічнага факультэта ў геолаг-геаграфічны, гістарычнага — у гісторыка-юрыдичнага.

дальні, а таксама зацвердзіў тэмы кандыдатскіх дысертацый.

Загадчыкі кафедры матэматычных праблем кіравання доктар тэхнічных навук, прафесар І. В. Максімей вылучаны вучоным саветам на выбранне членам-карэспандэнтам Міжнароднай іншывернай акадэміі.

ВЫБРАНЫ НА ВАКАНТНЫЯ ПАСАДЫ:

Гавейка Сяргей Мікалаевіч — загадчыкі кафедры ЭІ і АСК;

Скорава Аліяўціна Аркадзьеўна — дацэнтам кафедры ЭІ і АСК;

Гіргель Сяргей Сяргеевіч — дацэнтам кафедры оптыкі;

Паўлавец Дамітрый Дамітрыевіч — дацэнтам кафедры беларускай мовы;

Галеў Рашыд Сулайманавіч — дацэнтам кафедры МПК.

ІМЯННЫЯ СТЫПЕНДЫЯТЫ

На падставе рашэння вучонага савета ўніверсітэта ад 26 снежня 1991 г. і ад 30 студзеня 1992 г. у адпаведнасці з пастановай Дзяржаўнага камітэта па працы і сацыяльнай абароне насељніцтва Распублікі Беларусь ад 31 снежня 1991 г. па выніках зімовай экзаменацыйнай сесіі назначаны стыпендыі на другі семестр 1991—92 навучальнага года:

Імя акаадэміка О. Ю. Шмідта
СУКАЛІНАІ Вользе — студэнты
V курса матэматычнага факультэта;
КОЖАНУ Рыгору — студэнт V курса
матэматычнага факультэта;
ТКАЧОВАЙ Лілі — студэнты V

курса матэматычнага факультэта;
ФІЛІПЦОВУ Аляксандру — студэнту IV курса матэматычнага факультэта.

Імя акаадэміка Ф. І. Фёдарава
ГАЙШУНУ Уладзіміру — студэнту V курса фізічнага факультэта;

АРХІПЕНКУ Уладзіміру — студэнту IV курса фізічнага факультэта.

Імя Я. Кушалы
ШПАКОУСКАІ Лілі — студэнты V курса філалагічнага факультэта.

Імя Ф. Скарыны
ЦЕРБАВАЙ Алене — студэнты IV курса філалагічнага факультэта;

САЛАМАЦІНАІ Алене — студэнты IV курса эканамічнага факультэта.

«МІСТЭР УНІВЕРСІТЭТА - 92»

Будзённасць нашага сёняшняга жыцця з яго шматлікімі праблемамі, на шчасце, амняніць і светлыя моманты. Для нашых студэнтаў — гэта цікавыя конкурсы, якія арганізоўваю і праводзіць клуб ГДУ «Маладосць». Адзін з іх — «Містэр універсітэта» — стаў традыцыйным і сёлета праводзіўся ўжо ў трэці раз. У дадзеным выпадку яго ўдзельнікамі — прадстаўнікамі мецнай паловы сямі факультэтаў (акрамя філалагічнага, бо, як з жартам заўважыў вядучы конкурсу А. Віннікаў, напэўна, апошні джентльмен філфака быў замуцаны слабым полам на святкаванні Дня Узброенных Сіл), родны ўніверсітэцкія сцены дапамагчы не моглі, таму што конкурс праходзіў на сцэне арэндаванага студэнцкім клубам аблдрамтэатра. Рэканструкцый ўніверсітэцкай актавай залы пакуль прымушае шукать прытулак для правядзення масавых культурных мерапрыемстваў у чужых сценах. Але для шматлікіх беларускіх сцэнічных творчысціў, якія да адназу запоўнілі глядзельную залу, гэта было на так ужо і важна. Галоўнае, яны чакалі цікавага відовішча — з арыгінальнымі заданіямі для прэтэндэнтаў

на званне «Містэр універсітэта», шмат заходлівасці. Фантазіі юнацоў, якія рызыкнулі ўступіць у нялёгкую барацьбу за ганаровы тытул. І ўсе гэта на працягу трох гадзін гледачы змаглі ўбачыць.

Праз пяць конкурсных выпрабаванняў трэба было працягнуць Сяргею Сцяпанчуку (гістфак, I курс), Аляксену Паўлаву (фізічны факультэт, II курс), Вячаславу Дарошчанку (біофак, I курс), Руслану Кулакову (факультэт фізічнай культуры, I курс), Аляксену Аўсеенку (матфак, II курс), Вячаславу Венцлавовічу (еканомфак, I курс), Вячаславу Губававу (геофак, II курс). Пасля першых трох — падрыхтоўкі святочнай насыценай газеты да 8 Сакавіка, тэматычнай калекцыі з адпаведнай іе рэкламай, невялікай тэатральнай сцэнкі «На экзамене» лідэрства упэўнена захапіў А. Аўсеенка. Члены журы не моглі не ацаніць вышэйшым балам яго абавязкаў, добрае пачуццё гумару і артыстызм (асабліва ў час «здачи экзамена» на тэму: «Роля асобы Цюх!-Маюх! ў гісторыі»). Наступныя ж конкурсы: па мадэляванню (Заканчэнне на 2-й стр.).

БЕЛАРУСКАЕ КРАЯЗНАЎЧАЕ ТАВАРЫСТВА Ў ГОМЕЛІ

У канцы лютага ў будынку абласнога грамадска-палітычнага цэнтра адбыўся сход навуковых колаў вобласці і г. Гомеля, на якім было прынята рашэнне аб стварэнні абласнога аддзялення Беларускага Краязнаўчага Таварыства (БКТ). БКТ заснавалася ў 1923 г. у выглядзе Краязнаўчай камісіі, а ў 1924 г. — Цэнтралізага Вію Краязнаўства (ЦВК) у складзе Інбелкульт, па-

сли ж — Беларускай Акадэміі навук, дзе вынікі краязнаўчай работы аналізаваліся, сістэматызаваліся і выкарыстоўваліся ў наўковых працах.

У 30-х гадах краязнаўчы рух у Беларусі быў зішчаны. Пушчаны ў рух жорны біспамяцтва зішчалі ўзварень нацыянальныя і сімволы беларускага народа, традыцый яго прыязні, добрасуседства з іншымі народамі!.

У 1989 г. Усебеларуская Конферэнцыя краязнаўства ў Мінску абраўсяца сябе III-м

з'ездам БКТ. Такім чынам, зішчаны ў 30-х гады краязнаўчы рух вярнуў традыцыйную арганізацыйную форму.


У Статуте БКТ, у раздзеле «Мэты і задачы» сказана: «Першас्�тупенняя задача БКТ — спрыянне культурна-нацыянальному адродженню Беларусі; паглыблению гістарычнай, патрыйчай, свядомасці, нацыянальной гонарнасці беларускага народа, традыцый яго прыязні, добрасуседства з іншымі народамі!».

В. РАМАНЦОУ,
студэнт 1 курса
філфака, сябра
Рады БКТ.

ЯК СПРАВЫ, ВЫПУСКНИК?

Кожны год сотні выпускнікоў з дыпломамі аб вышэйшай адукацыі пакідаюць сцены нашага ўніверсітэта. Як складаецца іх далейшы лёс, ці ўсё атрымліваецца ў самастойнай працы? З якімі праблемамі мы сустракаюцца і як спрабуюць іх вырашыць? Зразумела, што маладому спецыялісту любой прафесіі ў сёняшнім складаным жыцці даводзіцца налётка. І справа не толькі ў тым, што цікавасці большым дастатковы ў матэрыяльным плане. Есць і іншыя складанасці, звязаныя непасрэдна з самай работай. Ці знаходзяцца учарашы выпускнікі выхад з напростых сітуацый, што дапамагае ім у гэтых — наўбытых ў гады вучобы веды, калі асабістыя рысы харктуру і парады тых, хто працуе і мае салідыя прафесіі стам? А можа ўсё гэта разам уяўляе? Так і ёнкі, але каб знайсці адказы на ўсе гэтыя пытанні, і адправілася ў адну з школ г. Гомеля супрацоўніца рэдакцыі нашай газеты Галіна Тарацьна. Там мы сутралася з выпускніцай філалагічнага факультэта 1991 года Наталляй Салаўёвой. Гэты війт у школу быў цікавы для нея і для студэнткі — завочніцы, будучага філолага.

І ДЗЕ ўрок беларускай мовы. Слоўнікавая дыктоўка. Даецца з удумлівымі тварамі скліліся над спышкамі. У класе цікавыя. Усе слухаюць настаўніцу Наталлю Анатольеўну.



ЗНАЙШЛА СВАЁ ПРЫЗВАННЕ

Прайшоў час. Дыктоўка закончана. Наставніца збірае спышкі, выбарачна іх правярае і выстаўляе адзнакі ў журнал. Адчуваючы хваліванне вучняў: ім хочацца атрымаць добрую адзнаку. Але Наталля Анатольеўна строгая настаўніца, патуранія ў не дае як у адзнаках, так і ў дыскрымінаваніях. Шмат часу не спатрэбілася, каб заўважыць, з якой павагай адносяцца вучні да сваёй настаўніцы. Чаму? А таму, што Наталля добра ведае свой предмет, умее даступна растлумачыць ўсё незразумелае. Беларускую мову яна ведае так, быццам ўсё жыць толькі на ёй і размаўляе. Я прысутнічала на некалькіх уроках, і амаль на кожным перапынку да яе падыходзілі вучні, пра-

слі растлумачыць тое, ці іншае. Дзяцей не падманіш, яны тонка адчуваюць ішшу чалавека. У Н. Салаўёвой на ўроках не «спяць», таму што яна ўмее зацікаўіць, дзе трэба, яна прыкрыне на непаслушнага вучня, а можа і пажартаваць разам з ім, каб разгадаць аbstanouку. І атрымлівае ў яе ўсё гэта вельмі праста і натуральна.

Гэта я назірала ў сярэдній школе № 22 г. Гомеля, дзе раз праца выпускніца нашага ўніверсітэта. Наталля і ва ўніверсітэце была адной з лепшых студэнтак. З другога па пяты курс яна атрымлівала павышаную стыпендыю. Надзеленая невычэрпнай энэргіяй, яна заўсёды была ў гушчыні студэнткіх па-

дзей, співала ў фальклорным калектыве факультэта, была камандзірам студэнткага атрада. Яе на курсе ведалі ўсе — як студэнты, так і выкладчыкі.

У школе Н. Салаўёва працуе паўгоды. Многа гэта ці мала — меркаваць не мне. Але што гэта яе прызванне, я зразумела на першым жа ўроцку. Наталля прызнаецца, што з першага дня свайгі работы ў школе ніякага хвалівання не адчувала. Я ёй па-доброму зайдросціла, таму што калі сама зайшла да яе ў клас, а на цябе глядзяць столькі вачэй, а сразу неяк губляюць. А весці ўрок, дыялічыць і на беларускай мове, якую даецца не вельмі паважаюць, тут і зусім можна збліжыцца.

У Наталлі сёмыя і восьмія класы. У 7 «В» яна — класны кіраўнік. Са сваімі вучнямі на ўроках праводзіць разнастайныя віктарыны, а пасля ўроці — усе разам яны гуляюць, ходзяць па дыскатэке. Пабываўшы на ўроках, дырэктор школы Сяргей Іванавіч Парошым прапанаваў Н. Салаўёвой стаць завучам па выхаваўчай работе. Наталля гаворыць, што, напэўна, згадалася б, энергія і фантазія ў яе хопіць. Яна ўпэўнена, што ў яе атрымалася б, але ведае і тое, што адна нічога не зробіць, патрэбна дапамога. А дапамагаць няма каму. На ўсю школу настаўніцу

каў беларускай мовы і літаратуры толькі пяць, адна з іх вось — вось пойдзе на пенсію, а з маладых — толькі Н. Салаўёва. Не хапае і метадычна літаратуры. Амаль заўсёды даводзіцца рыхтавацца да ўроці — самастойна, што называеца — браць з галавы. Можа пазней, калі вонкі будзе паболей, яна і згодзіцца на гэту рабочу, але пакуль лічыць, што ра-

нидаўна маладая настаўніца набіралася вонкі на абласных курсах павышэння кваліфікацыі педагогічных работнікаў.

Ей неабыякава, чым жыве школа. Наталлі даводзіцца быць і на бацькоўскіх сходах, і на педагогічных саветах. На адным з пedsаветаў яна выказала такую думку /на мой погляд, вельмі слушную/: «На вонкі не паспіваючых вучняў пакідаць на другі год? Не ўсім жа быць вучонымі і працаўцеми разумова. Патрэбны работнік і фізічны сілы. Дык можа быць гэтыя «другаднікі» прынеслі б больш карысці на вытворчасці, працуячы фізічна, чым мучыць сябе і настаўнікаў у школе?»

Па шчырасці прызнаюся, што мне ў Наталлі было чаму павучыцца. Яна — прыродзіны настаўнік. Я рада за сяброўку, што яна знайшла сябе ў работе. Гэта вельмі важна, калі чалавек на сваіх месцах.

Г. ТАРАЦЫНА.
Фота У. Чысціка.



«МІСТЭР УНІВЕРСІТЭТА - 92»



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стр.)
адзення для сваёй няўесты на самыя разнастайныя выпадкі жыцця, эстраднае шоу, у якім кожны прэзэнтант павінен быў выступіць у ролі папулярнай астраднага спевака, выявіць сваіх пераможцаў — адлаведна Сяргея Сцяпчанку і Вячаслава Дарошчанку.

Нікак не скажаш, што публіка ў зале магла засумаваць хоць на хвілінку. Рабіць гэта ў паўзах, калі падводзіліся вынікі асобных конкурсаў, які не давалі вынікі Леанід Бранштайн (ён жа Лёлік Каструлькі), удзельнікі тэатра эстрадных мініяцюр, група «Андрэй Макоўскі»

і кампанія «Гомельскі ансамбль эстраднага танца «Заўтра», іншыя асобныя выкананцы.

Самы хвалівучы момант, зразумела, — аб'яўленне пераможцаў. Зала — у напружаным чаканні. Званне «Віцэ-містэр універсітэта-92» прысуджаецца Аляксандру Паўлаву з фізічнага факультэта, а самы галубыты туцт — студэнту матфака Аляксандру Аўсесенку. Ім уручылі падарункі ад шчодрага спонсара — прафкома студэнтаў. Узнагароды атрымлівалі таксама пераможцы кожнага з конкурсаў.

Т. ДУБЯК.

Мы рыхтуемся да юбілея нашага горада. Зацікаўлена вывучае старажытныя гісторыі, знаёмімі па разнастайных публікацыях з найбольш цікавымі фактамі, звязанымі і з далёкім мінулым, і сучаснасцю абласнога цэнтра. Але любы горад славіцца не толькі сваімі гісторыямі, нейкімі выдатнымі архітэктурнымі адметнасцямі, а і яго жыхарамі, цікавымі людзьмі, пра якіх можна скажаць: гэты чалавек — асоба.

Для студэнтаў нашага ўніверсітэта, якія рыхтуюцца на педагагічныя наmesнікамі дырэктараў школ па выхаваўчай работе, і праходзяць спецыялізацыю па кафедры этнікі, этнографіі і гісторыі культуры, а таксама тых, хто вывучае курс этнікі і этнографіі, сустэрчы з такімі цікавымі людзьмі г. Гомеля сталі традыцыйнымі. Яны не толькі ўзбагачаюць моладзь духоўна, што надзвычай важна сёня, калі страваюцца апошнія ідэалы, але і выноўваюць іх не менш важную ролю — арганізацыйную. Сёняшнія студэнты, а заўтра — спецыялісты вучніца на практицы сакратам клубнай выхаваўчай работы. У школах, іншых

калектывах, дзе ім давядаецца працаўца, яны са-мастойна змогуць стварыць клуб цікавых сустэрч, якіі становіцца своеасаблівым духоўным цэнтрам.

ЦІКАВЫЯ ЛЮДЗІ— ПОБАЧ

Нядайна ганаровым го-
сцем будучых філолагаў і
геафізікаў стаў Iгар Ар-
сеневіч Палашук, інжи-
нер-канструктар рамонт-
на-механічнага завода. У
нашым горадзе ён чалавек
вядомы: заўзяты ині-
граб, які сабраў унікаль-
ную бібліятэку, вялікі
аматар і знаўца паззі,
сам піша вершы. Яго ква-
тэра — своеасаблівы лі-
таратурны салон, дзе збира-
юцца людзі, якія па са-
прауднаму любяць і ці-
няць мастацства.

«Прадмет» асаблівага захаплення I. A. Палашука — паззі Уладзіміра Высоцкага. Штогод у сту-

дзені, у дзень нараджэння паэта, гэта дата своеасаблівіца адзначаецца ў сям'і Iгора Арсеневіча. На працягу многіх гадоў ён збіраў і працягвае збираль магітрафонныя запісы У. Высоцкага, пачынаючы з 60-х гадоў, калі гэта ім было мала каму вядома, і самыя апошнія, разнастайныя пласцінкі, альбомы, книгі пра паэта. Есць у яго бібліятэцы вялікая калекцыя выдадзеных за мяжой, і якіх не знайдзеш у нашай краіне.

На сустэрчы са студэнткай моладдзю I. A. Палашуку расказваў аб сваіх незабытых уражаннях ад сустэрч, канцэртаў, спектакляў, дзе Уладзімір Высоцкі пайгаваў як паэт-грамадзянін, якіі ніколі не паступаўся сваім сумленем, выдатны акцёр і проста як звычайны чалавек з уласцівымі яму славесцямі. Igar Arsenievich — выдатны расказчык, які змог аб'яднаць усіх, хто яго слухаў, сваёй любоўю да У. Высоцкага.

Галоўная наштоўнасць тых сустэрч студэнтаў з цікавымі людзьмі нашага горада ў тым, што яны даюць моладзі приклады вернасці свайму маральному ідэалу. А гэта, згэдзіцца, ужо вельмі мно-

гі.

Т. НІКАЛАЕВА.

Абмеркавана на сесіі Цэнтральнага раёна Савета

НЕКАТОРЫЯ
ВЫНІКІ 1991 г.

Аб'ём прымысловай прадукцыі ў дзеянічаючых цэнах дасягнуў 864,7 млн. руб., што ў 1,8 раза больш, чым у 1990 годзе. У супастаўлемых жа цэнах фактычны выпуск прадукцыі скарачоўся на 5,4%.

Шэсць прымыловых прадпрыемстваў з 12-ці знізілі тэмпы росту аб'ёму вытворчасці.

Вытворчасць тавараў народнага спажывання да ўзроўню 1990 года складаў 93%. Летась быў зніжаны выпуск панчошна-шкарпеткавых вырабаў на 623 тыс. пар, кандытарскіх вырабаў — на 5 тыс. 264 тонны, папярова-белавых тавараў у рознічных цэнах — на 6.818 тыс. руб., скуронога абудку — на 490 тыс. пар.

Не забяспечаны дагаворныя абавязательствы фабрыкай «Палесдрук». Спажыўцам недапастаўлена прадукцыя на 2464 тыс. руб.

Невыкананне плана дапушчана ў капітальным будаўніцтве. Асвоена толькі 88,5% капітальных укладанняў 1 63,3% аб'ёму будаўніча-мангажных работ. Летась уведзена ў эксплуатацыю СШ № 55 на 1250 вучнёўскіх месц у мікрараёне № 17. Працягваліся рэканструкцыя кінатэатра імя Ісаачанкі і будаўніцтва дзіцячага сада № 49 у мікрараёне № 17.

Раёнам не выкананы план уводу жылля. Тут асвоена 26,2 млн. руб. капітальных укладанняў, што на 8% менш за планаванага. Уведзена 32,9 тыс. м. кв. агульной плошчы жылых дамоў або 518 кватэр. Гэта складаў 88% ад гадавога плана. Будаўніцтва жылля вялося ў асноўным у мікрараёне № 17.

Не быў забяспечаны ўвод 45-квартнага жылога дома па вул. Валатаўская (падрадчык ВБК «Будтрест № 14») таму, што сродкі пераразмеркавалі на будаўніцтва пасёлка для перасяленцаў, пасярплюшчых ад аварыі на ЧАЭС.

Дапушчана невыкананне плана і ў камунальнем будаўніцтве.

Рознічны тавараабарот летась у параўнанні з 1990 годам павялічыўся на 255,1 млн. руб., або ў 1,7 раза, 1 склаў 619 млн. руб. І гэта пры пастаянна пустуючых прылаўках, калі продаж кожнага тавару ажыццяўляўся з боем.

ПРАГНОЗЫ НА 1992 ГОД

На папярэдний ацэнцы прадпрыемстваў сёлета адбудзеца спад прымысловай вытворчасці на 10—15%. Аднак гэта вельмі ўмоўная лічба, таму што практычна ўсе прадпрыемствы заключылі дагаворы на сырвіну і камплектуючыя толькі на 1 квартал.

Выпуск тавараў народнага спажывання прадугледжаецца на 32 млн. руб. або на 3,6% менш, чым было летась.

У сувязі са спадам вытворчасці на прымыловых прадпрыемствах чакаеца скарачэнне колькасці працуемых прыкладна на 430 чалавек.

Не лепшая перспектыва і на прадпрыемствах бытавога абслугоўвання. На фабрыцы «Элегант» чакаеца скарачэнне рабочага персаналу на 15%, у АТГЦ «Гарант» і ВА «Рамбыттехніка» — на 20%.

У аўяднанні «Локан» з-за вялікага павышэння цэн рэзка знізіўся попыт на цыбульныя паслугі. У выніку сталі стратныя многія дробныя майстэрні. Па гэтай прычыне ў горадзе закрылася 17 цыбульняй, а ўшчэ 6 — у стады закрыцца.

Складвеца вельмі трывожная сітуацыя. Мы можам сутыкнучца з проблемай беспрацоўя. Па дадзеных Цэнтральнага аддзялення гарадскога цэнтра занятасці чакаеца, што ў 1992 годзе звернуцца за працаўладкаваннем 2540 чалавек, або на 40% больш, чым летась (1870 чал.).

Вялікая цяжкасці выклікае працаўладкаванне асоб, зволеных па скарачэнню штатаў або ў сувязі з ліквідацыяй прадпрыемстваў. У асноўным

за 1991 год насељніцтву аказана платных паслуг на 98 млн. руб., што на 40,8% больш, чым у 1990 годзе. Разам з тым з выкананнем пла-на не справілася 22 прадпрыемствы або 23,4% ад колькасці даўших спра-ваздачы.

За 1991 год аб'ём рэалізацыі прадукцыі малых прадпрыемстваў і ка-ператывіў склаў 87,5 млн. руб. Імі выпушчана тавараў народнага спажывання — на 12,8 млн. руб., прадукцыя вытворча-тэхнічнага прызначэння — на 11,8 млн. руб., выкананіе рамонтна-будаўнічых работ на 34,5 млн. руб., аказана паслуг па арганізацыі адпачынку насељніцтва — на 2,6 млн. руб., атрымана сельскагаспадарчай прадукцыі — на 1,5 млн. руб., аказана гандлёвых паслуг на 3,6 млн. руб. У выніку дзейнасці малых прадпрыемстваў летась ад іх

дзяяния вытворчасці тавараў народнага спажывання, паслуг насељніцтву неабходна аказваць малым прадпрыемствам усебаковую падтрымку, у тым ліку і шляхам падатковых іль-гот.

У 1992 годзе на ўтрыманне ўста-ноў народнай адукацыі раёна накіруваеца 39,4 млн. руб. бюджетных сродкаў, што на 32,5% або на 19 млн. руб. менш, чым па разліках аддзела народнай адукацыі. Гэтых сродкаў ледзь хопіць на падтрыманне школ і дзіцячых дашкольных устаноў на самым сціплым узроўні. На капітальныя і бягучыя рамонты памяшканняў накіруваеца 2,1 млн. руб. Гэтыя сумы будзе дастаткова толькі на заканчэнне рамонту школ, які быў пачаты ў мінулым годзе. На набыццё інвентару і абсталяванне выдзяляеца толькі 600 тыс. руб. супраць 6 млн. руб. па разліку райана. Уліч-

відаць аварыі на ЧАЭС, удзельнікамі і інвалідамі Вялікай Айчыннай вайны, сем'ям загінуўшых і складаў агульной суме 2256 тыс. руб.

Летась на бягучыя рамонты 12-ці ву-ліц і завулкаў раёна, на яго азеляненне і догляд насељэння, навядзенне належнага санітарнага стану вуліц, плошчаў і сквераў было зрасходавана 2,4 млн. руб. Сёлета ж на ўтрыманне абектаў камунальнай гаспадаркі прадугледжаеца накіраваць 1,795 млн. руб. Па ацэнках жа райкамунгаса для падтрымання належнага санітарнага стану ў раёне і прадвядзення мінімальнага добраўпарад-кавання неабходна калі 14 млн. руб.

Сёлета планавалася абсталяванье чатыры прыпынкі грамадскага транспарту: у 17-м мікрараёне — 2, па вул. Савецкая — 2 (Універмаг, Універсітэт). Аднак адсутніцца сродкаў ставіць пад сумненне выкананне гэтых работ.

У 1992 годзе мяркуеца прыступіць да решэння праблемы забеспечэння жыхароў раёна гаражамі. У цяперашні час патрэбу ў іх маюць каля 1000 чал. Прадугледжаеца будаўніцтва трох платных ахоўваемых аўтастаянак: у раёне Нова-Беліцкага цыяправоду (прыпынак Лутавая), у 17-м мікрараёне 1 калі вул. Фрунзе. Заканчваеца будаўніцтва платнай аўтастаянкі каля універмага «Гомель». У агульным гэта складзе прыкладна калі 500 месц.

Асаблівае значэнне ў 1992 годзе ва ўмовах лібералізацыі цэн будзе мец сацыяльная абарона насељніцтва. Калі працаўдольныя, занятыя ў сферы матэрыяльнай вытворчасці, змогуць забяспечыць сабе неабходныя жыццёўкі ўзровень за кошт вынікаў свайго працы, то сур'ёзнай праблемай становіцца лёс такіх сацыяльных неабароненых груп насељніцтва, як пенсіянеры, інваліды, шматдзетныя сем'і і інш. На ўліку ў аддзеле сацзабеспечэння знаходзіцца 12200 пенсіянераў, з іх 1313 чалавек маюць групу інваліднасці. Штомесячна на выплату пенсіі расходуеца больш 2,7 млн. руб. У мэтах узмацнення абароненасці насељніцтва раёна 1, у першую чаргу, інвалідаў, малазабяспечаных, непрацаўдольных пенсіянераў ад негатыўных вынікаў лібералізацыі цэн выканкомам раёна Савета прыняты дадатковыя меры па пашырэнню матэрыяльнай дапамогі маламаённым слаям. Так, для 200 чалавек ужо арганізавана бясплатнае харчаванне, выдзелена 270 бясплатных пущёвак у санаторыі і дамы адпачынку. У цяперашні час аддзяленнем сацыяльной дапамогі дома аблугуваеца 217 адзінок людзей, якія маюць патрэбу ў пабочнай дапамозе. Праводзіцца работа па арганізацыі продажу ўцэненых і танных тавараў для малазабяспечаных пенсіянераў.

Сёлета выканком Цэнтральнага раёна Савета выступіў заснавальнікам раёна Фонду «Міласэрнасць». Гэты фонд створаны для арганізацыі канкрэтнай дапамогі маючым у ёй патрэбу за кошт добрахвотных узносіў прадпрыемстваў, арганізацый, кааператываў, грамадскіх арганізацый і грамадзян. Усяго за бягучы год на аказанне матэрыяльнай дапамогі 1 вырашэння іншых сацыяльных пытанняў прадугледжаеца выдзеліць каля 400 тыс. руб. У мэтах сацыяльных абаронеў дзяцей-сірат і інвалідаў, студэнтаў ВНУ і навучэнцаў сацыяльных навучальных установ і школ мяркуеца стварыць стыпендыйны фонду за кошт раёна Савета.

Па заявках прадпрыемстваў і арганізацый вясной 1991 года пад агароды ў Гомельскім і Добрушскім раёнах было выдзелена 134 га зямлі. У цяперашні час патрэба жыхароў нашага раёна ў зямельных участках узрасла ў 2,5 раза. Літаральна днёмі гэта пытанне вырашана становічна. Цэнтральному раёну выдзелена ў Гомельскім раёне 500 га плошчы насељніцтва і 126 га пад дачы.

Прагнозы бюджета раёна на 1992 год па даходах зацверджаны ў суме 92212 тыс. руб., па расходах — 98097 тыс. руб. У прынятых рашэннях прадугледжана разгледзець магчымасць выдзялення сродкаў на даплаты прафесарам і дацантам універсітэта і медыцынскага інстытута па выніках выканання бюджету за першы квартал бягучага года на сесіі раёна Савета народных дэпутатаў.

СТАБІЛІЗАЦЫЯ
НЕ ПРАДБАЧЫЦЦА

20 лютага адбылася сесія Цэнтральнага раёна Савета народных дэпутатаў г. Гомеля. Важнейшымі на парадку яе дня былі пытанні аб выкананні плана сацыяльна-эканамічнага развіцця за 1991 год і аб прагназіраванні паказчыкаў на бягучы год. На жаль, леташня дасягненні амаль ва ўсіх галінах гаспадаркі не суща-юць. Ва ўмовах распаду былога СССР, развалу эканамічных уза-масувязей рэспублік і рэгіёнаў, агульнага крызісу стаў відавочным спад вытворчасці, узрасте сабекошт выпускаемай прадукцыі, усё ў большай меры яна становіцца недаступнай для масавага спажыўця.

Адначасова не ажыццяўляеца выкананне намечанай жыллёвой праграмы, становіцца пагражальным беспрацоўе.

Знайці выйсце з такай складанай сітуацыі — абвязак не толькі народных выбранікаў, але і ўсіх працоўных калектываў.

у бюджет раёна паступіла больш 3 млн. руб.

Агульнаэканамічная сітуацыя, якая склалася ў Цэнтральным раёне г. Гомеля, як і ў цэлым па рэспубліцы на пачатак 1992 года, уяўляеца вельмі складанай. Гэта праіяўляеца ў нетрэваласці функцыяўравання ўсёй гаспадаркі раёна, нарастанні крызісных пракцэсаў. Таму гаварыць аб пла-не сацыяльна-эканамічнага развіцця на 1992 год з канкрэтнымі паказчыкамі, лічбамі і працэнтамі не ўяўляеца магчымым.

ваючы сённяшні высокі ўзровень цэн, школы практична нічога не змогуць набыць. Сёлета плануеца ўвесці дзіцячы сад на 330 месц і вывесці на праектную магутнасць СШ № 59 у мікрараёне № 17.

Многае прадстаіць зрабіць па раз-віццю фізкультуры і спорту. Увойдзіць у строй спартзала пры інтэрнаце ВША «Камінтэрн», міні-басейн у дзі-цячым садзе № 167. Адным з важнейшых напрамкаў у далейшым павышэнні масавасці фізічнай культуры і спорту жыхароў раёна з'яўляеца ўдасканаліванне арганізацыі гэ-тай работы па месцу жылля. Даўно наспела пытанне аб неабходнасці стварэння адпаведнага аддзела. Гэта дазволіць у значайнай ступені акцэнтаўцаць увагу на праблеме арганізацыі адпачынку насељніцтва, у тым ліку і сродкамі фізічнай культуры і спорту.

1992 год будзе цяжкім для жыллёй і камунальнай гаспадарак раёна. Справа ў тым, што і летась не было выканана тое, што намячалася па капітальному рамонту жылля. Па-слia капітальнага рамонту ўведзены ўсяго чатыры дамы (Кірава, 35; Камунараў, 11; З-я Аўгустаўская, 11; Ландышава, 70). Пачаты работы на аўтаках: вул. Камісарава, 2 і Валатаўская, 1а. А вось да рамонту ша-сці дамоў, якія запланаваны на 1991 год, яшчэ не прыступалі. Гэта па вуліцах: З-я Аўгустаўская, 23; пр-т Ленина, 12; Гагарына, 32; Кніжная, 176; Сялянская, 13; Паровая, 17).

Сёлета з-за недахопу фінансавых рэсурсаў мяркуюцца рэканструкцыя і капітальны рамонт усяго 4—6 на-званых аўтаках. На гэтыя месцы будзе асігнавана 5,9 млн. руб.

Бягучы рамонт жылога фонду прадугледжана правесці ў 80-ці жылых дамах раёна, на што выдзяляеца 12,9 млн. руб.

З-за адсутніці сродкаў добра-ўпарадкаванне дваровых тэрыторый сёлета наогул не плануеца.

За апошні час прыкметна ўзрасла колькасць жыхароў раёна, якія жадаюць выкупіцца свае кватэры. Так, каля за ўесь 1991 год было прададзена 434 кватэры, то сёлета толькі за студзень — 80. Ад продажу кватэраў летась у бюджет раёна паступіла 2329 тыс. руб. 68 кватэраў жыхарам было перададзена бясплатна. Гэтыя льготы прадастаўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам узельнікам лік-

ДЛЯ ВАС І АБ ВАС, ЛЕПШАЯ ПАЛАВІНА ЧАЛАВЕЦТВА

У любыя нават самы-самыя цякія часы жанчына павінна заставацца жанчынай — ласкавай, пышчотнай, прыгабнай. Зразумела, што ўсё гэта ўдаецца ёй сёня куды цякі, чым літаральна некалькі

КАЛЯ ЛЮСТЕРКА

гадоў назад: у магазінах шалёныя ізны нават на саме неабходнае для больш-менш нармальнага існавання, не кожучы ўжо абы тым, без чаго нельга сабе ўявіць сучасную жанчыну — касметыкі, добрай прычоскі, прыгожай моднай сукенкі. Але недарэмна адны французскі філосаф сказаў у свой час, што «У жанчыны ёсьць толькі адна магчымі

Сыре малако паліпшае кольер твару. Некалькі тыдняў запар працірайце твар малаком, не змываючы яго на працыту паўгадзіны.

Настой рамонку дапамагае ачысціць скруу ад вугроў.

Лыжку рамонку заліце кіпнем 1, накрыўши галаву ручніком, трымайце твар над парай мінут пяць. Потым памыйце твар халоднай водой і змажце кремам.

Для сухой, звядоющей скруу

масцы быць прыгожай, але быць прыгабнай ёсьць ста тысяч магчымасцей». І наядзячы ві на якія складанасці сёняшнія галаву жанчын, яна ўсе ж не схіле пакорліва галаву пад грузам шматлікіх праблем. Яна — аптымістка, і гэта ёй дапамагае ў пошуку выйсці з тупіку.

Зрабіўшы ўсе неадкладныя хатнія справы, жанчына кіне на сябе позірк у люстэрку, убачыць там свой стомлены твар і... зробіць усе для таго, каб заўтра, з самай раніцы зноў выглядаць прыгабнай і бадзёрам. І неабязькова ёй спартэцца для гэтага імпартныя кремы і ласкёны. Каб іушці іх, далёка не кожная жанчына рызыкне выкласці за такія пакупкі многія сотні рублёў са свайго мізэрнага заробку. Яна выкарыстуе тое, што паўсядённа мае пад рукой. З такім іе не вялікім «сакратам» прыгажосці мы і знаёмім сёня чытак гэтага перадсвіточнага нумара нашай газеты.

Карысная ўвільготненая кампрэзы з настою сухога рамонку або ліпавага квецця (1 ст. лыжка на 1 шклянку воды). Вымыйце твар, крыху змажце кремам і накладзіце на 2—3 мінuty ўсплы кампрэз.

Ідеальным пажыўным сродкам для сухой скруу з'яўляецца сумесь жаўтка і мёду. Да жаўтка дадаць 1/4 чайнай лыжкі мёду і змяшачь з 1/2 чайнай лыжкі аўсянай муки. Трымаць 10—15 мінут. Змываць ўсплы водой.

Для ачышчэння тлустай скруу рэкамендуецца вада з лімонным сокам, падрыхтаваная наступным чынам: лімон разрезаць на долькі, заліць халоднай водой і настойваць 2—3 гадзіны ў закрытым посудзе. Затым вадкасць прададзіць.

Асвяжаючае дзеянне на тлустую скруу аказвае маска з 1 столовай лыжкі печанага яблыка і 1 ст. лыжкі ўзбітага яйца.

Маркоўная маска карысная для вялай скруу. Нанясіце на твар цертую морку, а праз паўгадзіны змыйте кіпячонай водой.

Яблыкі асвяжаюць і амалоджваюць скруу твару. Зварыце яблыка ў невялікай колькасці малака і зрабіце ўсплы.

● Ці павінна лэдзі ўстроіць сцену мужу, калі той пачаў выступаць?

● Ці павінна лэдзі-бландзінка прад'явіць прэтэнзіі мужу-шатэну, калі ўе нарадзіліся чорны і карычневыя блізняты?

● Ці павінна лэдзі адмовіць джэнтльмену, які запрасіў яе пакатаць на «Мерседес», калі ўе ўжо запрасіў джэнтльмен на «Запарожцы»?

раней спыніцца, ты або ён?

Дама прагуляваецца з афіцэрам па алеях парку.

— Ах, тут я праўляла лепшыя гады майго юнацтва... Я такчаста прыходзіла сюды... Калі б дрэвы маглі размаўляць! Вось гэта таполя сказала б... Угадайце, што?

— Гэта дрэва сказала б, што яно — дуб, мадам.

маску для твару. Праз 20 мінут змыйте яе халоднай водой.

Квашаная капуста робіць тлустую і вуграватую скруу мяккай і эластычнай. Пакладзіце яе тоўстым слоем на твар, накрыйте сурваткай, а праз паўгадзіны змініце і змажце твар кремам. Рабіце такую маску кожны тыдзень.

Будзьце ўважлівымі прызняцці касметыкі. Калі вы жадаецце, каб скруа вакол вачей заставалася свежай і маладой, трэба добра ачышчаць яе кожны вечар. Скура век павінна дыхаць і грым, які застаецца на 24 і нават 12 гадзін, шкодны.

Пасля мыцця можна спаласць власы настоем рамонку або цыбульнага шалупіння, каб надаць ім прыгожае адценне.

Для надання власам прыгожага бляску, іх можна спалосць настоем бярозавага лісця.

Ад выпадзення валасоў і перахаці можна лячыцца настоем макі-і-мачыкі.

Маршыністая скруа рук зноў становіцца эластычнай і мяккай, калі ўе ўціраць наnoch сумесь з 1 жаўтка, 1 ст. лыжкі мёду і 1 чайнай лыжкі аўсянай муки. Можна прымяніць ванічкі з гарачага настою траў — рамонку, шалфею, ліпавага квецця, пасля якіх ўціраць тлусты крем.

Каб манікор больш трymаўся, апусціце ногі з непрасохшым яшчэ лакам у халодную воду.

Губныя памады абараняюць губы ад высушывання або абвертывання, што мае юстотнае значэнне пры моцных сонечных праменях, парыўствым ветры і марозе. Не пашкодзіць здараво перш за ўсё тлусты губны памады без дабаўлення перламутру, які надаюць губам свежасць і натуральны бляск.

Тэст самаправеркі

ЯКАЯ ВЫ ЖАНЧЫНА?

Карнегі пропануе ацаніць сябе, адказваючы на шытні невялікай анкеты. Умовы простыя: за кожны становічы адказ налічваецца сабе 10 ачкоў.

1. Ці дадаеце вы мужу поўную свабоду ў яго службовых спраўах, ці ўстрымліваеца адкрытыя яго калег, яго выбару сакратаркі, таго, што ён працуе ў нерабочы час?

2. Ці прыкладваеце вы на маганіні для таго, каб зрабіць дамашні ачаг цікавым і прывабным?

3. Ці мяніаеце вы меню абедаў, сняданкаў, вячэры так, каб, сядзіўшы за стол, муж ніколі не ведаў, што яго чакае?

4. Ці маеце вы настолькі разумнае ўлүлленне аб спраўах мужа, каб з карысцю абрываць іх з ім?

5. Ці можаце вы цярпіць пераносіць грашовыя цяжкасці, не крытыкуючы свайго мужа?

6. Ці ўдзяляеце вы ўвагу адзенню, ці ведаеце вы які стыль і які колер любіць ваш муж?

7. Ці прыкладваеце вы специяльныя намагані для таго, каб быць у добрых адносінах з яго маці і іншымі роднымі?

8. Ці ідзеце вы на кампраміс пры невялікіх разыходжаннях думак у інтэрэсах бакоў?

9. Ці сочыце вы за навінамі, новымі книгамі, ідэмі, каб падтрымаць інтэрэсы ваших мужаў?

10. Ці станеце вы вучыцца любімым гульням мужа, каб дзяліць з ім яго вольны час?

Калі вы набралі 100 балаў — вы ідэальная жонка. Калі меней — не адчайвайтесь, у вас ёсьць усе падставы для саўмадсканалення.

ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЙНЫ УНІВЕРСІТЕТ ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасад

на кафедры:

— тэорыі і методыкі фізічнай культуры — ст. выкладчыка.

— Тэрмін падачы заяў — не пазней 1 месяца з дня апублікавання паведамлення.

Заяўлі накіроўваць на адрес: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104.

РЕКТАРАТ.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Аб'ём 1 друк. арк.
Тыраж 1.000 экз.

Заказ 156.

Падпісаны да друку ў 15.00.

ДАМСКІЯ АНЕКДОТЫ

— Ну, нахабнік! Як ты мог?!

Пацалаваць маю дачку ў поўнай цемры!

— Прабачце... Цяпер, калі ўбачыў яе пры дзённым асвятленні, я сам сябе пытаю: як я мог?..

— Мая жонка за рулём — як маланка!

— Што, так хутка ездзіць?

— Не, трапляе ў дрэвы.

— Чаму, калі я пачынаю ляціць цябе за што-небудзь, ты так упартая глядзіш на гадзіннік?

— Дарагая, мне цікава, хто

Наш адрес: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 1-18, тэл. 57-43-21.

«Гомельскі ўніверсітэт» — газета Гомельскага дзяржавнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны.

Гомельская фабрика «Палесдрук»
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
г. Гомель, Савецкая, 1.